

ВІЗАВАЯ АНКЕТА ДЛЯ ЎЕЗДУ Ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ VIZOS ANKETA ĮVAŽIUOTI Į BALTARUSIJOS RESPUBLIKĄ

1. Прозвішча / Pavardė				2. Імя / Vardas				Фотаздымак / Nuotrauka																																	
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзясочае / Kiti vardai, pavardės, tarp jų ir mergautinės				4. Пол / Lytis <input type="checkbox"/> мужчынскі / vyr. <input type="checkbox"/> жаночы / mot.																																					
5. Дата нараджэння / Gimimo data		6. Месца нараджэння / Gimimo vieta						Службовыя адзінкі Užpildo konsulinis darbuotojas																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Diena</td> <td style="text-align: center;">Mėnuo</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Metai</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>														Diena	Mėnuo	Metai						краіна / šalis горад / miestas раён(вобласць) / rajonas (sritis)																			
Diena	Mėnuo	Metai																																							
7. Грамадзянства(ы) / Pilietybė(s) (dabar)		Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), калі ласка, назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней / Jeigu pilietybę (es) keitėte, nurodykite pirmutinę						Дата звароту																																	
.....		Дата(ы) змены грамадзянства(аў) / Pilietybės keitimo data																																							
8. Тып пашпарта / Paso tipas		9. Нумар пашпарта / Paso numeris		10. Дата выдачы / Išdavimo data						Падставы:																															
<input type="checkbox"/> звычайны / įprastas <input type="checkbox"/> дыпламатычны / diplomatinis <input type="checkbox"/> службовы / tarnybinis <input type="checkbox"/> іншы дакумент / kitas dokumentas			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Diena</td> <td style="text-align: center;">Mėnuo</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Metai</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>																		Diena	Mėnuo	Metai																	
Diena	Mėnuo	Metai																																							
.....		11. Кім выдадзены / Kas išdavė		12. Тэрмін дзеяння / Galioja iki																																					
.....		13. Дзе выдадзены / Kur išduotas		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Diena</td> <td style="text-align: center;">Mėnuo</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Metai</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>														Diena	Mėnuo	Metai																					
Diena	Mėnuo	Metai																																							
14. Месца працы / Darbovietė		Займаемая пасада / Pareigos						Рашэнне по звароту:																																	
.....		Роботадаўца / Darbdavys																																							
15. Службовы адрас/ Darbovietės adresas		вуліца/gatvė дом/namas кватэра/butas																																							
.....		горад (населены пункт) / mestas(vietovė)																																							
.....		раён (вобласць)/ rajonas (sritis)						Тып візы:																																	
.....		тэлефон / telefonas e-mail																																							
16. Тып візы / vizos tipas		<input type="checkbox"/> транзітная / tranzitinė <input type="checkbox"/> кароткачасовая / trumpalaikė <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая / ilgalaikė		17. Віза / Viza		<input type="checkbox"/> групавая / grupinė <input type="checkbox"/> індывідуальная / individuali						Кратнасць візы:																													
.....																																				
18. Колькасць уездаў / kiek kartų įvažiuoti		<input type="checkbox"/> аднаразовая / vienkartinė <input type="checkbox"/> двухразовая / dukart važiuoti <input type="checkbox"/> шматразовая / daugkarti		19. Тэрмін знаходжання / Apsilankymo periodas						Мэта візіту																															
.....	 сутак / dienų																																					
20. Тэрмін дзеяння візы / Viza galioja		з / nuo		па / iki						<input type="checkbox"/> без права працы па найму <input type="checkbox"/> гуманітарная <input type="checkbox"/> дыпламатычная <input type="checkbox"/> з правам працы па найму <input type="checkbox"/> наведванне месцаў пахавання <input type="checkbox"/> на сталае жыхарства <input type="checkbox"/> прыватная <input type="checkbox"/> рэлігійная дзейнасць <input type="checkbox"/> службовая <input type="checkbox"/> транзіт <input type="checkbox"/> турызм <input type="checkbox"/> у мэтах вучобы <input type="checkbox"/> удзел у спартыўных/культурных мерапрыемствах																															
.....		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Diena</td> <td style="text-align: center;">Mėnuo</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Metai</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>														Diena	Mėnuo	Metai						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> <td style="width: 25px; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Diena</td> <td style="text-align: center;">Mėnuo</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Metai</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>														Diena	Mėnuo	Metai	
Diena	Mėnuo	Metai																																							
Diena	Mėnuo	Metai																																							
21. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы / Kviečiančios organizacijos pavadinimas ar kviečiančio asmens pavardė ir vardas							Сапраўдная																																	
22. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы / Kviečiančios organizacijos ar asmens adresas		вуліца/gatvė дом/namas кватэра/butas																																							
.....		горад (населены пункт) / miestas(vietovė)																																							
23. Адрас знаходжання ў Беларусі / Vietovės, kur apsisostite, būdami Baltarusijoje, adresas		вуліца/gatvė дом/namas кватэра/butas						з.....																																	
.....		горад (населены пункт) / miestas(vietovė)																																							
.....		раён (вобласць) / rajonas (sritis)						па.....																																	
.....		тэлефон / telefonas e-mail																																							
24. Мэта візіту (падрабязна) / Apsilankymo tikslas (detaliai)							Віза № BLR																																	
25. Дамашні адрас / Namų adresas		вуліца/gatvė дом/namas кватэра/butas																																							
.....		горад (населены пункт) / miestas(vietovė)																																	
.....		раён (область) / rajonas (sritis)																																							
.....		тэлефон / telefonas e-mail																																							

ГЛЯДЗІ НА АДВАРОЦЕ ↓ Žiūrėkite kitoje lapo pusėje

